



## Слабадан ВУКАНАВІЧ

Слабадан Вукана-  
віч нарадзіўся ў 1944 годзе. Прафе-  
сійны літаратар.  
Жыве ў Падгоры-  
цы (Чарнагорыя).  
Аўтар кніг вершаў  
"Зорнае пер'е",  
"Касмічнае пера-  
сяленне Мэнтэнегра", "Куды нам  
далей", "Крылатыя рыбы нясуць  
златавустага Іераманаха", "Ты не  
паверыш, Амалія ператварылася  
у вятрак", кнігі прозы "Пяць ліб-  
рэта для балета", рамана "Ключ-  
Маятнік", сямі кніг для дзяцей і  
іншых. П'есы ставіліся ў тэатры і  
на радыё. Творы С. Вуканавіча пе-  
ракладзены на англійскую, фран-  
цузскую, італьянскую, арабскую,  
рускую, беларускую, польскую,  
венгерскую, румынскую, турэц-  
кую, балгарскую, албанскую, слав-  
енскую, македонскую мовы.

## Нацыянальная бібліятэка ў Мінску

Прыбыў шкляны Вавілонскі каўчэг  
У ім вякі будаўніцтва цывілізацыі  
Водгулле нашэсцяў  
ордаў захопнікаў  
Водсвет збудаванага разбуранага  
і спаленага

Гармонія перамагла войны  
Словы адолелі руіны  
і збудавалі масты  
Выявы гожыя пакрылі немачы  
і самую смерць  
Шкляны Вавілонскі каўчэг  
ацаляе кнігамі

Прымае і пасылае сігналы  
Шкляны Вавілонскі каўчэг  
Мірыяды кніг шлюць  
Сусвету пасланні

Што мы былі і ёсць  
Сцены бібліятэкі Зямлю  
апярэзываюць

У шкляным Вавілонскім каўчэгу  
Ідзе дыялог мудрацу ваяроў  
і нягоднікаў

Сутыкаюцца праўда  
і ашуканства

Сутыкаюцца змрок і свято

Колькі лабірытаў  
Неразгаданых загадак  
Процьма пагібелі і мала радасці  
Без меры жорсткасці  
і мала пяшчоты

Цыклоп вялізны а Давід невялічкі  
Ды малое щасце перамагае  
вялікую жалобу

Прыбыў шкляны Вавілонскі каўчэг  
Усе мы ў ім, а ён у нас  
А за намі памяць  
і мудрасці запаветы

На шкляным Вавілонскім каўчэгу  
Кожны можа падарожнічаць у часе  
Наведваць сусветы іншыя  
Жыць да тысячи светлавых гадоў  
здзейсніць неймаверныя мары  
пра вечнасць

А без шклянога Вавілонскага  
каўчэга

Былі б мы глухімі да мінуўшчыны  
Сляпымі былі б да сучаснасці  
Не разумелі б мовы будучыні

Хто марыць не ўмее  
Той і не жыве

Застаецца каменем  
Застаецца пусткаю

Шкляны Вавілонскі каўчэг

прыбывае і адывае  
Падарожнічае, але не знікае

Цуд, што немагчыма яго дагнаць  
А тым больш апярэдзіць

Ён захоўвае памяць і душы нашы  
Забяспечвае працяг існавання

Шчаслівы той,  
хто каўчэг Вавілонскі мае

Мінск, 6-7 верасня 2008

Пераклад з сербскай

Аляксея ЧАРОТЫ